

ба 216492

VII

ДЗЯРКАЧ

27·60

МІКОЛАВА ГАСПАДАРКА

АГРО-ПОЭМА



© АЛТКА

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ
ВЫДАВЕЦТВА МЕНСК 1927

Ба 216492

А. ДЗЯРКАЧ


МІКОЛАВА ГАСПАДАРКА

А Г Р О - П О Э М А

VII

27260


БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
М Е Н С К — 1927



Ба 216492

Бел. централ.
1994 Г.

1949
7



БДВ № 265.

Галоўлітбел № 25191.

1-ая дэярж. друк. Заказ № 338. У ліку 3.000 экз.



У дэень Сьвяточны Ураджаю
Я хацеў-бы напісаць
Так, каб з kraю і да kraю
✓ Было весела чытаць,
 Каб nіхто ня даў па карку
 Небараць Дзеркачу
 І адразу гаспадарку
 Стаў вясъці, як я хачу!
Нават, не! а як навука
Ў цэлым сьвеце завяла...
Закавырыстая штука
У патыліцу прышла!
 І хоць мне, як сьвінапасу
 (Я зусім не агроном!),
 Мала выдзелена часу
 На пагутарку з пяром,
Трэба ўзяцца бяз ухілу,
Бо за мною ў чарадзе,
Ўсё, што мае толькі сілу,
Талакою ўсьлед ідзе!



Гэта прыказка, а казка
Там наперадзе, браткі...
Ці ўдалося-ж?.. Калі ласка,—
Гляньце ў дальшыя радкі!

* * *

У Міколы буракі—
Без папа і цуда—
Ня ўзьняць у дзъве рукі:
Важаць па поўпуда!

А чаму? Не уцямлю?
Мусіць, гэта стала
Ад таго, што ён зямлю
Апрацоўваў дбала!

Дзень-у-дзень не гультаваў,
Не пачухваў плечы,
А адно к другому гнаў,
Каб было да-рэчы!

Агародны свой пасеў
Ўвосень паскародзіў,
Пырнік полымем пусьціў,
Каб вясной ня шкодзіў.

З печы цэлую зіму—
З бабаю у згодзе
(Пажадаем хоць каму
На усім народзе!)

Попел начвамі цягаў
У катух—на грады:
Воз дзесятак назьбіраў
Гною для рассады!

Пасъля загадзя, вясной,
Наумысьле, з дому,
Бяз прыгону—сам сабой—
Зъезьдзіў к агроному.

Распытаў з усіх бакоў
Пра садок, прышчэпы,
Пра гатункі буракоў,
Агуркоў і рэпы,
Дзе насеньне набываць,
Каб было усхожым,
Як садэць і даглядаць,
Каб расло прыгожым.

| Торбай разуму набраў,
| І за тое зразу
Агарод апрацаваў,
Як ніхто ні разу...



Прост, як кажуць, пад арэх:
Не зямля—пярына!
Паляжаць, і то ня грэх—
Далібог, Марына!

І за гэта-ж парасло
Ў корань і салому!
Не бацьвіньне, а вясло!
Дзякуй агроному!

Самі глянцые—агурок,—
Каб яго-ж паветра!
Ў даўжыню і ўпапярок
Болей, як поўмэтра...

Дай дзяўчыне—аніяк
Не падняць дзяўчаці,—
Будзе поўзаць так, як рак,
Дзе-нібудзь на гаці!...

З аднае-ж тae грады
Маку і фасолі
Для сям'і на тры гады
Ў дзесяць душ даволі!

Ці капуста?—ажно страх,
Паглядзеце людзі:
З качана кадушку ў мах
Накладзеш па грудзі!

Або, во!—хоць кулю ў лоб
Ці аб землю вока!
Бачыш—лес, а гэта-ж—боб,
Так пайшоў высока!

Ў локаць выпярло струкі,
У кулак—зярнята,
Ў падваліну—цыбуки,
І апал і хата!

А цыбуля?—паспытай
Вырваць корч... Ня ў сілу?
Кінь! і лепей прыпрагай
Да карча кабылу!

Пра каноплі-ж—я ня бот!
І казаць ня трэба:
Лезь угору, як той кот,— *v*
Пападзеш на неба!

Буракоў і агуркоў,
Бобу і картоплі—
Каля тысячи пудоў
З невялічкай краплі,

Бо па плошчы агарод
Менш, як чацьвярціна,
А прыбытку даў за год
Больш, як дзесяціна!

Можна жыць і спажываць...
Людзям навакола
Я-б адно хацеў сказаць:
Маладзец, Мікола!

Самавіты выбраў шлях
Ты у гаспадарцы:
Будуць боты на нагах
І малым па скварцы!

Наматай гультай на вус,
Бо такія штукі
Зробіць ўсякаму хаўрус
Працы і навукі!

* * *

З агароду пойдзем ў сад...
Не садок—малюнак:
Дрэвы высаджаны ў рад
Роўна ў пагатунак!

Вапнай выбелены скроль,
Проста, як бярозы...
Цераз плот—ня ўлезе лось,
Ні зайцы, ні козы!

Хай паскачуць, бо дарма!
Ў вышыню настолькі,



І ні шчыліны няма—
Любата і толькі!

На зіму абложан сад
Гноем і саломай,
І мароз яму ня брат—
Цяплыня, як дома!

У падзяку з году ў год
І што больш ад году
Павышаецца даход
І ўсё менш расходу...

Яблык, груш, малінаў, съліў—
Без канца і меры.,.
Я-б ніколі ня прысьніў
І ня даў-бы веры,

Каб самому ня прышло—
Ў гэту восень, значыць,—
Праяжджаючы сяло,
Гэтага убачыць!

А гатункі каб зълічыць,
Дык паперы трэба
На вярсту ці дэ́зве купіць—
Ад зямлі да неба!

Бо, напрыклад, слуцкіх бэр
Каля сотні з гакам,
І адну з другой ня мер—
Ўсе з інакшым смакам!

Ці антонаўка? Каб іх
Вам па назвам зьвесыці,
Трэ' пакуштаваць усіх—
Дрэў ня менш, як дэзвесыце!

Я ні кроплі не маню,
Не разводжу пыху...
Лепш пра іх велічыню
Пагаворым крыху.

На кілё ня болей трох
Пойдзе съліў—і мерка!
А салодкія-ж!—дальбог
Саладчэй цукеркі...

Яблык проці гарбуза—
Вырасыце-ж, псяюха!
Як каза—і страказа,
Або слонь—і муха...

Ці ігрушы?—аднае
На дваіх даволі,
Бо часамі і тае
Не зъясі ніколі!



Укусі хоць крышку—смак
Цэлы тыдзень ў роце,—
Не адчэпішся ніяк,
Што ні еж напроці!

Не садок, а чысты рай...
Вось якая справа...
Малайчына, Мікалай!
Чэсьць табе і слава!

* * *

Ззаду саду пчальнічок
І—хоць невялічкі—
Расстаноўлены ў радок
Вульлі, як каплічки...

Ў кожным пчолак—мо' мільён:
Сто туды ці сюды!
А паваж—адзін закон!
Пуд і больш нікуды...

Бо і пчолкі-ж! Ей-жа-ей—
Каб сказаць нямнога,—
Дык найбольшы верабей
Проці іх—нічога!

Навакола аж гудзе...
У хаўрус, ў талоку



Праца жавая ідзе
З раніцы да змроку...

Праз заслоны і ставы—
Быльлю-нябыліцай—
З цьвету, кветак і травы
Мёд плыве крыніцай...

Цэнтрафуга аж гучыць,
І салодкі, чисты
Ручаём мяドок дзюрчыць,
Як бруштын, празрысты!

З лета ў восень—цераз край
Бочка-саракоўка...
Маладзец ты, Мікалай!
І твая галоўка!

* * *

З саду—хай расьце здароў!—
Пойдзем на палетак,
Назьбіраем васількоў,
Ці інакшых кветак...

Але дзе там? ні аднэй
Ня відаць і съледу,
Бо сказаў Мікола мой:
Годзі чужаедаў!



З кветак гіне ўраджай—
Тут іх не патрэба,
А затое цераз край
Назапасіш хлеба!

Бо навука-ж не спраста
Тне ў дзесяць столак,
Каб насеньне да чыста
Пазбываць ад зёлак...

Так, як лыка, завяжу—
Дома, ці ня дома,
Але ўсякаму скажу—
Слухай агронома!

Толькі разуму ня траць,
Толькі слухай вухам—
Не галодным ляжаш спаць
На палацях брухам!

Працы й заходу няма,
Без расходу зразу
Аграпункт табе дарма
Вычысьціць заразу!

Мой Мікола быў ня пень:
Разуму паслухаў,
І насеньне ўсё за дзень
Зьвёз і перадэзьмухаў...



Парасло жытцо, як бор,
Як съяна—пшаніца:
Ня умесъціца на двор
Гэта навальніца!

У малот?—адна капа:
Пяць асъмін, як вока...
А саломы?—дык снапа
Не нясі далёка,

Бо ня вытрымае пуп!
А дыхні хоць, браце!
Жарты! гэтакі, як слуп,—
Сажань у абхваце...

Бульбы-ж столькі, як гразі:
Запрагай у кары
І вазі, вазі, вазі
У чатыры пары!

Вось дык гэта ўраджай,—
Аднаму й другому!
Малайчына, Мікалай!
Слава агроному!

* * *

Каля поля сенакос...
Два гады, ня болей,



Як чарот тут толькі рос—
Пэўна, боскай воляй...

Дзесяціна, як на съмех,
Возу не давала:
У адзін схаваем меж—
На авечку малад..

Мікалай не сплахаваў:
Угнаіў, уздравіў,
Кожны год баранаваў
І—глядзі—паправіў!

Ў пояс вырасла трава,
І цяпер з паўморгу
Не адзін вазок ці два—
Сто пудоў бяз торгу!

Мо' ня хопіць? Дык чаго—
Канюшыны, вікі
У Міколы маяго
Стог—з гару вялікі!

Толькі еж і пі ваду—
Хваціць для жывёлы,
І на пашу ў чараду
Ня ідзі з стадолы!



Харч даеща— паглытай!
І мука— ня мука!
Малайчына, Мікалай!
Хай жыве навука!

* * *

З сенакосу— у хлявы
На адну хвіліну,
Бо— ей-богу!— з галавы
Лълецца пот за съпіну!

Але трэ' і ў гэты кут
Паглядзець бяз спрэчкі,
Як жывуць каровы тут,
Коні і авечкі...

Ўсе хлявы стаяць у рад
Пад аднэй страхою...
Вокны, шыбы— ўсюды лад,
Цеплата зімою!

Лес абчэсаны, грубы,
Шчыльна з мохам зъбіты,—
Як люстэркі, жалабы,
Съцены вапнай зъліты...

На падлогу йшоў цэмэнт,
Столь узята пазам...



Добра зроблена нашчэнт
Усё, як кажуць, разам!

Конь, кабыла, жарабок—
Лялькі, а ня коні:
Пад сабой ня чуюць ног—
Вецер не дагоніць.

Сто пудоў кладзі ці два—
Для яго ні знакам:
Не сагнеца галава,
Ногі сыплюць макам!

Галяндэрскі бык, як слонъ:
Калі вокам кіне
На цябе, ня знаўши, ён,
Кроў уся застыне!

Аж пад ім дрыжыць зямля,
Рогі так, як пікі...
А рахманы, як цяля—
Толькі выгляд дзікі!

З бугаём крыві адной—
Гладкія наўкола—
Пяць кароў, як на ўбой,
Ўзгадаваў Мікола!

Ўпрост, малочная рака:
Летам і зімою

257 48%



У сярэднім малака
Тры вядры з удою!
Тройчы тры—параҳаваў?
Дзевяць так, як лёду:
Сәпаратар зразу стаў
Съмела на калоду!

Працы мала ля яго—
Больш каля сарочкі!
І ў Міколы у майго
Масла прә, як з бочкі...

Пройдзе тыдзень—і дзяжа:
На кірмаш адразу—
Расхватуюць без нажа,
Плаціць без адказу.

Пра авечак і сьвіней
Гутарыць ня стану,
Гэтак сама і гусей,
Бо ад млосці вяну...

Але гэта будзе грэх,
Крыўда для жывёлы,
Калі я пакіну плех
Ў цэлляя стадолы...

І хоць сон мяне бярэ,
Поўзае па бровам,

Надэяліць і гэтых трэ'

Пахвалёным словам...

Усе яны, як на завод,

Пекнае пароды!

З году ў год даюць прыплод

І ня робяць шкоды!

Кабаны ўдоўж і шыр—

Паглядзі ў засаду!

У адзін зъліліся жыр

Съпераду і ззаду...

Ў сем пудоў адна аўца,

Родзіць ўсё па двое,

Гусь-жа выведзе з яйца

Нават зразу троє!

Ўсё здаецца з краю ў край,

Зълева і да права...

Малайчына, Мікалай!

Агрономам—слава!

* * *

Ці здалося мне, ці так?

Як-бы нехта скрыва

Засьмяяўся: „Мо' кулак?

Дык якое-ж дзіва!“

Ня кулак Мікола мой—
Ў гэтым—ані знаку:
У яго, апроч старой,
Дзетак больш, як маку...

За сталом пры лобе лоб:
Хлопцы і дзяўчата,
І ўсе яшчэ, як боб,—
Старшаму дваццаты!

Але помачы няма
І з яго старому,
Бо чацьвертая зіма,
Як паехаў з дому:

Чалавекам хоча стаць—
Ў Горках за навукай...
Два гады яшчэ чакаць
І пакуль—ня нукай!

А зямлі? Яе ня на'т:
Ня былі панамі,
І цяпер ня пану брат...
Памяркуйце самі:

Сенажаць і агарод,
Пахаць, сад, будынак—
І на ўвесь севазварот
Восем дзесяцінак...



He! Мікола ня кулак,
У таго ня столькі!
Ён—найболей—серадняк
І ня болей толькі!
І ня толькі серадняк—
Гэтага-б замала—
Паглядзеце, што і як
Праз яго паўсталая:
Перш на перш—капераціў,—
Лепшы ў вакрузе,—
Ён за месяц узрасьціў,
Як вярбу на лузэ...
Кінь, суседка і кума,
Думаць аб Абраме,
Бо чаго-чаго няма
У хаўруснай краме?!

Усё—ад мазі і цывіка,
Мыла і газыніцы
Да карун і апліка,—
Аж трашчаць паліцы!

А цана? Я спраўдзіў сам:
Не прадасьць і съмецьце
Па такой цане Абрам
Ні завошта ў съвеце!

Сорт-жа лепшы қаб знайсьці
Ці хоць гэты самы—
Трэба тыднямі брысьці
З крамы і да крамы!

Соль, як снег... А селядцы—
Хіба ў акіяне?
Бо інчай—хоць капцы!—
Хто і дзе дастане?

✓ Съцісьні—жужалем папрэ
Тран—ня трэ' й алею!
І ў горле не дзярэ
✓ Солкасцю сваею!

Ў роце-ж таюць, як ясі,
І ў вантробах смагне,
Хоць язык той прыкусі,
Бо ў кішку пацягне!

Або краміну ўзяць:
Не радно, ня сіта—
Глянеш—сонца ня відаць,
Нітка з ніткай зъліта!

Самы просьценкі паркаль
Шоўкам адлівае,
А сатын—дык той амаль
І раўні ня мае!

І такі-ж яшчэ ўзор,
Што ўсім да твару:—
Апраніся і—ня хвор!
Зразу знайдзеш пару...

Лад ва ўсім: праз тры гады
Ўсё ў акураце—
Ні капеечкі туды,
Дзе ня трэба, браце!

Бо Мікола знае шчот:
Сам на грош ня ўкрадзе,
І такі рахункавод,
Што і нам ня вадзе!

Гаспадарскае відаць,—
Дзе ні ступіш,—вока;
Трэба ўсім за прыклад ўзяць...
Не пайду далёка—

Глянцые самі: з году ў год
Ён і свой прыбытак
У гасподзе, і расход
Ўпісвае ў сыштак...

Ўсю статыстыку вядзе:
Колькі для скаціны
І чаго за дзень ідзе—
Сена ці мякіны,



Як багата вышла коп
Або умалоту,
Нават тое, колькі сноп
Важыць акалоту...

Гэта практыку дало
Маяму Міколе,
І ўсьлед за ім сяло
Ўжо ідзе паволі...

Ад таго пануе лад
У грамадзкой справе,
І драбнейшы недахват
Відзен, як на лаве!

Вось чаму капераціў
Пашырае браму!
Хоць-бы ты азалаціў—
Ня ідуць к Абраму...

І Нахама, і Кузьма—
Гандляры-абдзіры—
Наша погібель сама:
Спраўдзь вагу і гіры—

Будзем ведаць, дзе купляць,
Каб схадней... Даволі!
Бо ніяк ня выйдзе пяць
З двойчы двух ніколі.

• Папрабуй цяпер аблай
Кулаком Міколу?
Малайчына, Мікалай—
І з гары і з долу!

* * *

На астатац і канец,
Для сябе ў заплату
І аглядзінам ў вянец,
Зойдзема у хату...

Адпачыць пара даўно...
З пераходкі млосна,
І цямнее... У вакно
Дзень глядзіць укосна...

| Куры ў седала пайшлі...
Выплываюць зоры
І хаваецца з зямлі
Сонейка за горы!

Дый ужо дзесяты раз
Гаспадыня з ганку
Запрашае нас і вас
На гарбаты шклянку...

А даволі-б двух разоў!
Вось мы і у хаце:



Ні багоў, ні абразоў
Ані съледу, браце.

Замест гэтага дабра—
Пад дзяркач ўзята!—
У малюнкі дзетвара
Выклейла хату...

Са съяны правадыры
Ўсіх краёў і нацый,
Як-бы цешацца з гары
Новым шляхам працы!

Няжывы, а як жывы,—
Хто яго ня знае!—
З лёгкім скілам галавы
Ленін паглядае:

Як-бы хоча распытаць,
Ў чым яшчэ няхваткі
І дарогу паказаць
Ў лепшыя дастаткі...

Але рада пад рукой:
Ленінскае школы—
Болей сотні можа той
Кніжак у Міколы!

І газэціна штодня,
Дзе на ўсё адказы:



Як карову і каня
Эбавіць ад заразы.

Чым карміць, каб ня было
Марнатраўнай шкоды
І ў карысьць жывёле йшло,
І сабе ў выгоды...

Як самому ёту ў ёт
Вылічыць падатак
І дабіцца на развод
Пладавітых матак.

Дзе збываць сваё дабро
Можна гаспадарцы.
Колькі літраў на вядро,
Ці кілё—у гарцы...

Што ня здарыцца ў жыцьці,
Растлумачыць гэта
І пакажа ўсе пуці
Кніжка і газета!

Гэтым шляхам—ня другім—
Стаў ісъці Мікола,
І цяпер ня ўсякі з ім
Справіцца вакола...

Многа цяжкай палажыць
Давялося працы:
Папытация, паходзіць,
Пазьбіваць абсацы...

Але ў выніках яе—
Птушкай на загоне,
Доля скача і пяе,
Плешчучы ў далоні!
Ёсьць навошта паглядзець,
І ня сорам съвету
Паказаць гумно і клець,
І хацінку гэту.

✓ Сажняў піць на тры ўсяго
Хатка у квадраце,
Але выгляду свайго
Э гэтага ня траце.

Бо, як цацачка, яна:
Чарапіцай крыта
І ва ўсім, як ёсьць, відна
Думка барацьбіта!

Не зраўняецца паркет:
Э дапамогай струга
Сыцены зложаны, як сълед,
У нямецкі вугал...



Склют і гэбаль гузакоў
Насадэй ня мала,
Покуль ўсе з усіх бакоў
Гэтак заблішчала!..

Або ўзяць хоць фундамэнт:
У замен штандараў,
Вечны камень і цэмэнт—
Ні вады, ні шпараў!
Два зайцы: зямля кругом
Чыста ад каменяняў
І ня будзе гінуць дом
З-за гнілых карэнняў!
У сярэдзіне дамок
Перабіт да столі
Ў даўжыню і ў папярок
На чатыры долі:
На пакоік для дзяцей,
Памяшканье старым,
І куточак для гасьцей
І закут, дзе варым...

Вокна съветлыя—бадай
Сажань бяз поўмэтра—
Колькі хочаш спажывай
Съвету і паветра!

Бо маленькае вакно—
Наша безгалоўе:
Тне хваробаю яно
Кожнаму здароўе!

Ўзяць расьліну—без пары
У пацемках гіне...
Ці-ж дэіця і ты, стары,
У інакшым чыне?

Чыстата ва ўсім і бель:
Зэдлікі і лавы,
І падлога, і пасъцель—
Бяз усякай зъявы!

| У заклад ісьці гатоў,
Што і ўдзень са съвetchkай
Тараканаў і прусоў
Не знайсьці за печkай!

Ні клапоў, ні блок няма:
Горача... съпякота—
Можна голым спаць—дарма!
Ня згрызэ брыдота!

А які прыбраны стол!
І ў самой Марыны
Не задрыпаны падол
Ні аднэй хвіліны!



Не дарма Мікола мой
Гаварыў бяз штукі:
„У кабеціны маёй
Залатыя рукі!

Што ні возьме, ні кране—
Зробіць, як талерку“.

Больш, як праўда, — і па мне
Трэ' ня гэту мерку.

Мала рукі узьнясьці
Да такой жанчыны!
Трэ' іначай падыйсьці
Бяз ніякай кпіны...

Бо яна і галавой
Не слабей Міколы,
І ня йдзе сама сабой
Бяз жыцьця і школы!

Хто ня чуў з сялянскіх хат,
Як яна на сходзе—
Скажа-эрэжа у папад
Пра ўсё, што шкодзе,

Што мяшае у жыцьці,
Дома і на полі,
І якой дарогай йсьці
Да агульной долі!



Съветлы розум ў галаве,
Рукі у дадатак,—
Ў хату рэчкаю плыве
Шчасьце і дастатак!

Вось якая, Мікалай,
У цябе жанчына!

За папраўку-ж—руку дай:
Падышла прычына...

Кіньце ўзрок і на дзяцей:
Кветкі-каласочки!
Ўспамінаю ўсё часьцей
Тварыкі і вочкі,

Мілагучны срэбны съмех
І слухмянасьць слову...
Эх! праз горы-б перабег,
Каб убачыць энову.

Бо яны, як на выбор,
Першыя у школе,
І усе з маленькіх пор
Гос্�ці ў Комсамоле!

Толькі кніжкаю жывуць:
Ледзьве па работах,
Як адразу загудуць
Пчолкамі у сотах!

А ў сяле ніхто ад іх
Не панёс зьнявагі,
Ані слоў дурных якіх
Ці другое зъвягі!

У дзяцей і у бацькоў
Не ў пашане чарка...
А праз гэта і з бакоў
Крэпне гаспадарка!
Бо ў сярэдзіне—скала:
З агрономам ў руку
Праца грунтам падвяла
Розум і Навуку!

Зразумейце, хто паняў,
Нашы недахопкі,
Бо ўсё я вам сказаў
Да астатній кропкі!
Хто-ж ня здолеў—выбачай,
Нават не маракуй...
Малайчына Мікалай,
І Марыне—дзякуй!



Кнігапіс сялянскай бібліотэкі.

	Цана
Ажгірай. Культура бульбы	10 к.
Бараноўскі А. Эмаганьне з пажарамі	20 "
Бугаёў З. Буракі, бручка і рэпа ў полі	6 "
Бурштэйн. Гадоўля саду	20
Выкочка і Крывіцкі. Як палепшыць пяшчаную глебу	8 "
Грабоўскі Я. Аб насенъні. Як і чым палепшыць насенънне	8
Драгілёў. Шкоднікі нашых палёў	5
Журык. Як у Даніі кормяць кароў	8
Жыван В., агроном. Культура кармавых корань- плодаў	20
Калікінскі Л., агроном. Лубін і яго культура	—
Каралёў. Як весьці зямельныя спрэчкі	10
Кацаураў М. Аб плодазъмене	6 "
" Угнаенъне глебы	8 "
" Як жыве і праастае насенънне	10
" Дагляд за пасевамі	8 "
" Жыта і пшаніца	10
" Ячмень, авёс, проса, грэчка і куку- руза	15
Кацаураў М. Бульба і кораньплоды	10
Кудзелька. Каноплі і іх вартасць у сялянскай гаспадарцы	8 "
Ластоўскі П. Малочныя таварысты	5 "
Марозаў, агроном. Пажніўныя расыліны—два ўра- джаі з поля	5
Місючэнка Т. Рахунак—аснова гаспадаркі	10
" Мэліорацыйныя таварысты і ка- рысыць ад іх	12

Жывёлагадоўля.

Цана

Кацаураў М., агроном. Быдла. Гутарка аб тым, як гадаваць быдла	15	к.
Кацаураў М., агроном. Конь. Гутарка аб тым, як купляць і гадаваць коняй. (Распрадана)	26	"
Серада І., вэт. доктар. Заразылівия хваробы свойскас жывёлы	15	"
Серада І., вэт. доктар. Сьвіньня—скарбніца гаспадара	10	"
Серада І. Першая дапамога хворай жывёле	35	"
" Як трэба каваць коні	20	"

Політычная і антырэлігійная.

Бядуля З. Вера, паншчына і воля ў беларускіх народных песніах і казках	60	"
Дыкштэйн. Хто чым жыве	15	"
Зайдаш А. Важная пастанова партыі аб сялянскай гаспадарцы	10	"
Зайдаш А. Падаткі і куды яны ідуць	8	"
Зіноўеў Г. Як бальшавікі будуюць дзяржаву рабочых і сялян	—	
Ігнацыеў В. Што такое СССР	30	"
Капітонаў І. Што павінны рабіць комуністыя на вёсцы	8	"
Сыціанаў І. Аб тайнстве сьвятога прычастыя	10	"
" Чыя вера правідловая і які бог праудзівы	5	"
Шастакоў. Што дала сялянам Каstryчнікавая рэволюцыя	8	"
Шыпіла І. Што кожны селянін павінен ведаць аб кооперацыі	10	"

Мэдычная.

Былінскі С., доктар. Трахома і сълепата	5	"
" " Як ратавацца ад заразы	5	"
" " Гутаркі пра жаночыя хваробы	12	"
Рак С. Страшны вораг (Кнішка аб гарэлцы)	12	"
Трамповіч П., доктар. Балотная трасца	30	"

Цана

Фурс Н., доктар.	Сухоты і барацьба з імі	5	к.
	Кароста, паршы і вашывасьць	6	"
Цывікевіч Ів., доктар.	Гадаваньне грудных дзяцей	10	"
"	Парады цяжарным	8	"
"	Як усьцерагчыся ад сыфілісу	10	"

Прырода, чалавек, наука і тэхніка.


Вагнэр Ю.	Апавяданьні аб вадзе	25	"
Гарабурда К.	Як стварыўся сьвет і зямля	20	"
Гарбацэвіч Л.	Гісторыя чыгункі	50	"
Грэміяцкі.	Першыя людзі на зямлі	—	
Кудраўскі, проф.	Як жылі людзі ў даўныя часы	40	"
Лункевіч В.	Грозныя зязывы і зуды прыроды	12	"
"	Неба і зоры	10	"
"	Электрычнасць, маланка і гром	10	"
Львоў Ул.	Каменны вугаль	10	"
"	Соль і яе здабыванье	15	"
"	Там, дзе пануе нафта	20	"
Раманоўскі А.	Пісьмо і книга, ч. I	15	"


Мастацкая.

Бядуля З.	Выбраныя апавяданьні	25	"
Галубок Ул.	Суд	20	"
Гартны Ц.	Выбраныя апавяданьні	15	"
Дзяркач А.	Пра папоў, пра дзякоў, пра сялян- мужыкоў	10	"
Купала Янка.	Апавяданьні вершам, кн. I	—	
	"	25	"
Чарот "Міхась".	Выбраныя апавяданьні	—	

28/086.

3345-38






10и

Цана 25 кап.

3 Бел. аддзея
1894 г.



8000000403376 1



✓